

**План работы бібліятэк
Дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на верасень 2021 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Раённы бібліятэчны фотаконкурс ВООК-LOOK “Книжный драйв”;*
- 8. Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”).*

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Беларускія асветнікі” (да Дня беларускага пісьменства) – відэаагляд кніг, 05.09
- “Библиотека – территория успеха” – віртуальнае падарожжа па знакамітым бібліятэкам, 15.09
- “Сила Беларуси – в единстве народа” (Тыдзень народнага адзінства) – гадзіна патрыёта, 01.09., 16.09
- “Правовая компетентность подростка” – Дзень інфармацыі, 20.09
- “Вино вино творит” – інфармацыйна-пазнавальная гадзіна, 27.09

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача

- “Няма ў свеце цуда дзівосней, чым кніга” (да Дня беларускага пісьменства) – свята ведаў, пісьменства і кнігі, 01.09
- “Святло далёкай зоркі” (да 120-годдзя з дня нараджэння В.Вольскага) – вусны часопіс, 17.09
- “Книжные близнецы” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – фотамарафон, 19.09
- “Путешествие в страну безопасности” – урок бяспекі, 23.09

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “З роднай моваю на ты!” (да Дня беларускага пісьменства) – турнір мовазнаўцаў, 01.09
- “Дом, в котором живут книги” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – экскурсія, 08.09
- “Наша сила – в единстве” (Тыдзень народнага адзінства) – інфарміна, 16.09
- “Расскажи мне книга” – квіз, 22.09
- “Мой вечны матыў...” (да 90-годдзя з дня нараджэння Н.Гілевіча) – слайд-агляд, 29.09

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Знает каждый: безопасность – это важно!” (да Адзінага дня бяспекі) – інфармацыйная гадзіна, 10.09

- “В единстве народа – сила государства” (Тыдзень народнага адзінства) – інфармацыйная гадзіна, 16.09

- “Жизнь и судьба Брестской крепости” (да 50-годдзя з дня адкрыцця Мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-успамін, 24.09

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Беларусь – мой дом” (Тыдзень народнага адзінства) – фотаконкурс, 13.09

- “Строки, идущие от души” (сустрэча з мясцовай паэткай Н.Маршалкевіч) – сустрэча, 18.09

- М.Багдановіч “Маёвая песня” (да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча) – гучныя чытанні, 25.09

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Беларуская кніга дарогамі стагоддзяў” (да Дня беларускага пісьменства, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – падарожжа ў гісторыю, 04.09

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Славные сыны моего Отечества” (да Дня беларускага пісьменства) – інфармацыйная гадзіна, 02.09

- “Как быть героем в опасной ситуации” (да Адзінага дня бяспекі) – інфарміна, 06.09

- “М. Багдановіч, верш “Санет” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча) – гучныя чытанні, 07.09

- “Вехи истории: воссоединение Западной Белоруссии с БССР” (тыдзень народнага адзінства) – інфарміна, 16.09

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Спачатку было слова” (да Дня беларускай пісьменнасці) – урок ведаў, 02.09

- “Твоя безопасность в твоих руках” (да Адзінага дня бяспекі) – інтэлектуальная гульня, 10.09

- “Беларусь сильна единством” (Тыдзень народнага адзінства) – віктарына, 17.09

- “Грыбны калейдаскоп” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – гульня-падарожжа, 25.09

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Ад Скарыны да нашых дзён” (да Дня беларускага пісьменства) – віктарына, 02.09

- “День безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальны ўрок, 04.09

- “В мире кулинарии” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – інфарміна, 12.09

- “Связь времен – связь поколений” (Тыдзень народнага адзінства) – інфарміна, 16.09

- “Детям о дружбе” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – дзень адной кнігі, 25.09

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “По основам безопасности и жизнедеятельности” (да Адзінага дня бяспекі) – калейдаскоп, 05.09

- “Первая женщина-просветительница” (да Дня беларускага пісьменства) – гутарка, 05.09

- “За единство белорусского народа!” (Тыдзень народнага адзінства) – гутарка-дыялог, 17.09

- “Вкусные хлопоты” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – гадзіна карысных парадаў, 26.09

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Святое імя – Еўфрасіння” (да Дня беларускага пісьменства) – пазнавальная гадзіна, 03.09

- “Вам, хозяйюшки” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – калекцыя ідэй, 12.09

- “Воссоединение Беларуси: документальные и газетные свидетельства всенародного праздника” (Тыдзень народнага адзінства) – інфармацыйная гадзіна, 17.09

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Стань заметнее в темноте” (да Адзінага дня бяспекі) – гутарка, 03.09

- “Семейный Читаймер” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – кніжная выстава-парада, 10.09

- “Добротой и миром дорожить умеете” (Тыдзень народнага адзінства) – інфармацыйная гадзіна, 17.09

- “Крепость-герой” (да 50-годдзя з дня адкрыцця Мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”) – відэаэкскурсія, 25.09

- “Восень жыцця – мудрая пара” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – рэтра-вечар, 29.09

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Праз церні да Бога: ксёндз Люцыян Радомскі” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – духоўная гадзіна, 16.09

- “Да святыняў з кнігай” (да Дня беларускай пісьменнасці) – гульня-конкурс, 05.09

- “Беларусь – страна единства и согласия” (Тыдзень народнага адзінства) – інфармацыйная гадзіна, 17.09

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Славянская письменность и её создатели” (да Дня беларускага пісьменства) – урок гісторыі, 05.09

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Я – дзіця, Я – чалавек” – інфармацыйная гадзіна па правах дзіцяці, 12.09

- “Этот край – наш общий дом” (Тыдзень народнага адзінства) – гутарка-дыялог, 17.09

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах